

НЕАДКЛАДНА ВЫКАНАЦЬ КОЖНЫ ПУНКТ ГІСТАРЫЧНАЙ ПАСТАНОВЫ СНК СССР І ЦК ВКП(б)

НА ПАВАДУ Ё КЛАСАВАГА ВОРАГА

Калі стала вядома аб ліквідацыі ў БССР 138 школьніка арганізаваных саюзаў, скарарод Пшчаніцкага райкома партыі т. Скарарод адрозніваў навіраваўся ў саюз «Замашта». Сабраўшы рабочых і служачых, ён паставіў перад імі пытанне: — куды яны хочуць пайсці пасля ліквідацыі саюзаў? Наступна пшчаніцкага арганізаваных саюзаў, пранавоа — арганізаваных на землях ліквідаванага саюза «калгас» з саміх рабочых.

Ухваляўшы гэту варожую прапанову, Скарарод паставіў аказаць новаму «калгасу» адпаведную дапамогу. Назаўтра ж намеснік скарарата РК КП(б) т. Каліноўскі аформіў «калгас» арганізацыяна.

Так палітычны кіраўнік раёна аказаўся на павяду ў ворагаў народу, ажыццяўляўшы падказваючы ім варожую думку.

Такая школьніцкая практыка была рана асуджана жыццёвым пленам ЦК КП(б)Б. Здавалася б, што пашыя пшчаніцкага райком партыі і яго скарарат т. Скарарод абавязаны былі не толькі ліквідаваць арганізаваных іжо-калгас, але і неадкладна перадаць усю ямяню ліквідаванага саюза навакольным калгасам. Аднак да гэтага часу яшчэ ні адзін з калгасаў саўгаснай зямлі ў натуре не атрымаў.

Такая ж ачужынная маруднасць працяглася райкомом і райвыканкомом і ў адносна звароту калгаснікам школьніцкіх адрозненых ад іх зямель прыхадзістых адрозненых. Усё справу тут вялі толькі да выдзялення калгасных двароў, у якіх прыхадзісты ўчасткі не мелі мінімальнай нормы. Што датычыць звароту калгаснікам школьніцкіх адрозненых ў іх прыхадзістую зямлю, то гэта работа да плена ЦК у раёне нават не была пачата.

Нават пасля плена ЦК КП(б)Б райком і райвыканком фармальна аднесліся да выпраўлення дапушчаных грубых скажанняў паставы. Кожнаму сельскаму механіку былі дэдаваны кантрольныя лічбы на звароту калгаснікам прыхадзістых зямлі. Выконваючы гэтыя «лічбы», сельскаветы фармальна далі весткі, што «кантрольныя лічбы» размеркаваны. РК КП(б)Б у сваю чаргу павядаў ЦК, што ў раёне выдзелена 520 калгасных двароў, якім вярнута 81 га прыхадзістай зямлі.

Аднаў у сапраўднасці сярод «вясельных» калгасных двароў аказаліся такія двары, у якіх прыхадзістая зямля ніколі не адрознавалася і, наадварот, нездарзіў прыхадзістай зямлі многім калгаснікам, у якіх у свой час яна сапраўды была адрознава.

Так, у калгасе «Вольны шлях», Крайскага сельскавета, прыхадзістыя ўчасткі былі абразаны ў паловы калгасных двароў, але да гэтага часу яшчэ не ўстаноўлена, колькі імяна ў каго было адрознава зямлі. Раённым кіраўнікі перадавалі гэту важнейшую справу мясцовай калгаснай камісіі, якая нічога не робіць. Прадстаўнікі сельскавета і партыйнай арганізацыі т. Граваў на калгасным сходзе нямаюць наблітаў на пытанню звароту прыхадзістай зямлі.

У калгасе «Чырвоны трактарыст», таго ж сельскавета, выяўлена абразак прыхадзістых участкаў фактычна яшчэ не пачата. Гэту работу райком і райвыканком даручылі партгору партыйнай арганізацыі т. Сварылюва. Апошні перадаўчы яе калгаснай камісіі, у якую, дарэчы, увайшлі гарожыя людзі. Атрымаўшы шпакія праў, антываказнасны элемент пастаралася скарыстаць іх для ажыццяўлення варожых спраў. У спіс калгасных двароў, якіх патрэба вярнуць адрознаваю прыхадзістай зямлі, камісія ўнесла такіх калгаснікаў, якіх ніколі не бачылі дзень нават перавышваюць максімальную норму. Так, у спісу аказаліся калгаснік Швельд Нікалай, прыхадзісты ўчастак якога складала 0,63 гектара. Камісія ж «уставіла», што ў

Швельда ўчастак 0,35 гектара (!) і таму рашыла «вярнуць» яму быццам-бы адрознава ў яго 0,25 гектара. Калгасніку Сачылка Язупу, маючаму прыхадзісты ўчастак у 0,64 гектара, камісія таксама рашыла дараваць яшчэ 0,10 гектара.

У тым жа калгасе «Чырвоны трактарыст» ворагі народу правядаў выключна неадпаведнае калгасніку шляхам палогоўнага перадавання прыхадзістых участкаў. У выніку многія калгасныя двары атрымалі ўчасткі не супроць сваіх хат, а супроць сідзіб інных калгаснікаў, праз два-тры двары, што выклікала вялікае абуренне калгаснікаў. Аднак, райком партыі і райвыканком гэтай яўнай варожай вылазцы не надалі ніякага значэння.

Перадача калгасам ясоў у Пшчаніцкім раёне таксама ачыстна зацвярдзена. Намеснік скарарата райкома т. Каліноўскі і старшыня райвыканкома т. Харлан усё яшчэ «ўлаждалі» і «ўсталявалі» свае лічбы са старшынямі калгасаў. У натуре ж ні аднаму калгасу лес яшчэ не адрознава.

Сярод аднаасобнікаў раёна не правядава на глыбокай масавай работы па раскулачэнню гістарычнай паставы партыі і ўрада. У выніку, няма прымыў у калгасі. Адна ў раёне больш тысячы аднаасобных гаспадарак, наступіла зямлю аб прыме ў калгасі ўсёго толькі 12. Але і гэтыя зямлі ні ў адным калгасе яшчэ не размеркаваны.

Ші можна сказаць, што ўсё гэта выпадкова? Не, гэтага сказаць нельга. Факты гавораць за тое, што прычыны грубага скажання гістарычнай паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) і маруднага яе ажыццяўлення ў Пшчаніцкім раёне перш за ўсё крыюцца ў адсутнасці большага часткі безадказнасці райкома партыі, які ўзначальваецца не ўнутрашнім палітычным дзеячам.

Хто такі Скарарод? Сягоньня скарарода селяніна. Два яго дзяткі раскулачаны. Муж роднай сястры выслан за ўдзел у шпакіах. Сам тав. Скарарод у часе беларускай акупацыі на Камыльшчыне (м. Ясочнае) быў членам арганізацыі, якой кіраваў аўстрыйскі асер Шпакоўскі. У гэтага маратніка Скарарод быў правай рукой, актыўна выконваў усё яго даручэнні. Нямаюць людзей з гэтай арганізацыі выкрыты зараз яе польскія шпакіа.

Чымныя справы Скарарода старанна прыкрываліся палітычнымі шпакіа, якія арузвалі ў ЦК КП(б)Б і не выпадкова Скарарод у сваю чаргу прыкрывае пемнае мінулае інных «экономістаў». Доўгі час ён утойваў ад партарганізацыі факты аб сувязях з ворагамі народу былога старшыні пшчаніцкага райвыканкома Ясочна. Калі ж партарганізацыя ўсё-ж дэдавалася аб гэтых сувязях і вырашыла Ясочну палітычна не даверва, зняўшы яго з пасады старшыні райвыканкома, т. Скарарод пасадзіў Ясочна ў раёназдзе, дзе ён, адрознаўшы сабе варожымі людзьмі, праводзіў школьніцкую работу.

Надароную пазіцыю займае т. Скарарод і ў адносна ачыткі апарата райкома ад пралезных туды сумніпельных людзей. Прапагандастам райкома працуе т. Скалаба, які мае сувязь з пемнымі асобамі. Загадчык участка райкома Дашкевіч доўгі час трымаў пемную сувязь з цялаўна выкрытым ворагам народу, арузваўшым у адным з калгасаў раёна. Добра ведаючы, што гэты мятротнік у свой час быў дэзертырам Чырвонай Арміі і прымаў удзел у банытывае, Дашкевіч рэкамендаваў яго ў спачувальныя. Кіраўнік справам райкома т. Алексееў таксама не ўнушае палітычнага дарава і. Ён з'яўляецца сынам кулака, з якім увесь час трымае пемную сувязь.

Пасля ўсяго гэтага не дзіўна, што ў Пшчаніцкім раёне так часта ачытныя арышавца выканане гістарычнай паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б). Р. ФРАЛОУ.

СПЕКУЛЮЮЦЬ ЖЫВЁЛАІ ЛІКВІДАВАНЫХ СОЎГАСАЎ

СЛУЦЬ. (Ад спец. нар. «Звязда»). У Копыльскім раёне па паставе СНК СССР і ЦК ВКП(б) ліквідуецца тры школьніцкія арганізаваныя саюзы — Чыжэвічы, Старыца, Забалоце і адпаведнае саюза Доктаравічы — Чыжэвічы.

Але ў раёне наглядчыца незаконна адрознава. Саюзы зямлю будуюць пункты жывёлы на загатоўчыя пункты даражэ. Саюзе Забалоце ўжо адрознава 44 дойныя каровы, адпаведна Чыжэвічы — 20 і т. д.

Старшыня райвыканкома тав. Рубен даў дэпутату кіраўніку Копыльскага райканторы Заготжывёлы правадзіць абмен на загатоўчы пункт.

Жылікі і спекулянты з Копыльскага райканторы Заготжывёлы, кіруючыся ўстаноўкай Рубена, ператварылі загатоўчы пункт у рынак, дзе праводзіцца масава абмен робіцца адрознава, а будыны былішы трапляюць у кішню работнікаў пункта. Усім гэтым жульніцкім зыскамі запраўляе загадчык пункта Уздзенскі.

Робіцца гэта вельмі проста. У той час, калі саюзе гоніць сваіх кароў на пункт, рынак гоніць сваіх кароў і работчы саюзаў. Уздзенскі зважэе кароў работчы і праводзіць абмен, пры ўмове, калі карова работца важаць на 50—60 кг больш каровы саюза. Такім чынам, работчы саюза Забалоце абменена 13 кароў і работчы саюза Доктаравічы — 2 каровы. Работчы саюза Забалоце Захарчыя

адрознава кароў у 330 кг., а ўзамен атрымаў саюзна карову вагою 265 кг. Работчы Кузіцкі адрознава кароў у 420 кг., узамен Уздзенскі яму даў карову вагою ў 340 кг., работчы Раут адрознава кароў у 260 кг., а ўзамен атрымаў ад Уздзенскага кароў вагою ў 220 кг. Абым праводзіцца без афармлення актмі, не адпаведна рэзіцы. Барышы ідуць у кішню жулікаў.

Абым праводзіцца не толькі на базе мярнова кароў і ў саюзах з дазваз дэпутатаў. Рэзіцы толькі ў тым, што работчы зямлю сваіх кароў за саюзы і атрымаваюць узамен значна лепшых кароў. Так, у адпаведна саюза Доктаравічы — Чыжэвічы абменена 4 каровы.

На загатоўчы пункт маюць кароў не толькі работчы саюзаў, але і калгаснікам. Кожны дзень у ліквідуемы саюзы прыходзіць калгаснікі і аднаасобнікі, дэдаваючы, калі саюзе будзе адрознава кароў і тады гоніць сваіх кароў на базу і там іх абменьваюць.

Устаноўлена, што абым кароў Копыльскай канторы Заготжывёлы робіцца сістэматычна, але ўсе гэтыя аперацыі трымаюцца ў скарпе, не афармляюцца актмі, не выпадваюцца рэзіцы.

Ші доўга яшчэ будуць арудваць жулікі ў Копыльскай канторы Заготжывёлы, які спекулююць жывёлай ліквідаваных саюзаў, творыць антываказнасныя справы. МАЧАЛЬСЬКІ.

НЕ ВЯРНУЛІ ПРЫСАДЗІБНЫЯ УЧАСТКІ

У калгасе «Літва», Вялікавіцкага сельскавета (Касцюковічы раён) да апошняга часу не прыступілі да прырэзкі прыхадзістых участкаў, які былі абразаны школьнікам. Старшыня праўлення Грышана Мікіта інавуе паставу СНК СССР і ЦК ВКП(б).

Прыхадзістыя ўчасткі калгаснікаў перадавалі на ўсёму колу, у калгасных месцах, далава ад двароў.

У 1932 годзе ў многім калгаснікаў былі абразаны агароды і зямля ўдзельцаў.

ПРЫСАДЗІБНЫЯ УЧАСТКІ Ў ТРОХ МЕСЦАХ

У Рудніцкім сельскавеце, Чэрвеньскага раёна, аснона парухавецка паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б).

Калгаснікі сельскавету «Чырвоны партгартнік» Думны Васіль Ю. атрымаў парух прыхадзістыя ўчасткі ў трох месцах. Думны некалькі разоў звяртаўся ў сельскавет, каб перадаў прыхадзістым участкам бліжэй да двара, але там і слухаць не хочыць.

Хто даў права старшын сельскавета Плоткіну парухаць паставу партыі і ўрада аб перадаванні участкаў да прыхадзістых калгаснікаў? Валодзіч ДУМНЫ.



Гістарычная паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) у дзяткі. У калгасе «Чырвоная Армія», Елагінскага сельскавета, Віцебскага раёна, закончана прырэзка прыхадзістай зямлі калгаснікам. НА ЗДЫМКУ: прырэзка прыхадзістай зямлі калгаснікам ПРАКАПЕНКА К. В. (злева), Радом член праўлення калгаса ПАДМАЗОУ І. А., брыгадзір ЦЯРЭШЧАНКА І. І., член рэвізійнай камісіі ПРЫЖЭВІЧ І. А. Фото БСФ.

ЗРЫВАОЦЬ СЯЎБУ АЗІМЬХ

99 калгасаў налічваецца ў Клічаўскім раёне. Але да 27 жніўня наступіла абыжа ў раённую кантрольную насенную лабораторыю для аналізу толькі з 54 калгасаў. Калі па ўсходжанні насенных матэрыялаў здаваліся, то па частце больш паловы насення аказалася не канцэнтрычным. Правара на насення на саюбу 6 тысяч гектараў, вытрымала канцэнтрыю на чыстае на саюбу 2.116 гектараў. Лічбы трывожныя. Яны паказваюць, што ачытны насення зрываецца, што, калі не будуць прыняты тэрміновыя меры, многія калгасы насеннае засмечаны насеннем. Асабліва паводнае насення выяўлена ў калгасе «Новы шлях», Казубіцкага сельскавета, «Вольная праца», Мамсіцкага сельскавета, «Большэвік», Вапніцкага сельскавета, і «Новы свет», Убалацкага сельскавета.

А як быць з тымі калгасамі, якія наогул не даставілі проб, якім матэрыялам яны будуць сель? Ніхто ў раёне на такое пытанне не адказа. А не даставілі проб калгасы насення на аналіз з прычыны расхлябанасці і безадказнасці некаторых старшын калгасаў. Апрача гэтага, у многім калгасе жыта немалочына.

І яшчэ некалькі лібоў. Над азімамі трэба падрыхтаваць 9.336 гектараў зямлі, падрыхтавана 3.938 гектараў. Тры пятае гэтых не падрыхтаваны! План вывазкі гною сарваны. Не па мого лепш з вывазкі мінеральных угнаенняў. На складзе ляжыць 175 тон пажка дэстраваемых мінеральных угнаенняў. Імі даўно ўжо трэба было ўгнаваць палі, але ніхто не сляпваецца з іх вывазкі. 1 верасня скончыцца вызначаны ўрзаем тэрмін саюбу азімаў, а ў Клічаўскім раёне на 25 жніўня план выкананы толькі на 2 проц.

Лічбы гавораць самі за себе. Толькі баскопаванасць і адсутнасць большэвіцкай трыацы з боку раёнага кіраўніцтва за дэс ураджаю можа тлумачыць той факт, што раён паставіў перад прамою парогавой арышу саюбу.

Паставы СНК СССР «Аб мерах па палепшэнню насення зерных культур» і Клічаўскае чамусьці аказалася «неацэнавальнай». Літаральна нічога не робіцца па палепшэнню насеннай справы. Праз Заготжывёлу калгасы павінны абмяняць сваё ачытае насення на гатунковае жыта «вяска» 185 тон. Безаготжывёлу і НЗБ БССР з азовайкі ў раён вывазанага планам гатунковага матэрыялу не вельмі сляпваецца. Але і завезенае насення не абменьваецца. 40 тон гатунковага жыта трэба агатоўчыць унутры раёна. Загатоў-

лена толькі 12 тон. Зусім не прыступілі да міжакаснага гатункаабмену ўнутры раёна.

У калгасе імя Калініна і «Наша праца», Клічаўскага сельскавета, ураджай жыта выключна гатукомы — «вятка». Гэтыя калгасы павінны абмяняць жыта другім калгасам для насенных участкаў. Між тым яно тут не намалочана нават да саюбу свайго калгаса.

Выж-не толькі ў сваім калгасе але і ў другім зрываецца саюбу насення участкаў, — заўважылі мы старшыні калгаса імя Калініна т. Мацшонку.

Ішчэ ні адзін калгас — зусім спакойна адвавае Мацшонка, — не прыляджа да нас за жытам. Так што мы турбавацца не прыходзіцца.

У МТС вельмі перабыў з гаручым. У гэтым адна з прычын зусім марудных тапаў маляваць. Калі-б усё-ж дырэктар МТС імя Калініна т. Шахан хопь колькі-небудзь аб якасці насення, ён-бы ўжо ведаў і даўно загадаваў, што ў першую чаргу трэба маляваць калгасам «Наша праца» імя Калініна, бо яны павінны даць гатунковае насення для насенных участкаў 27 калгасаў раёна. Каб т. Шахан думаў! На жаль, ні Шахан, ні загадчык раёна аддзела Станкевіч аб гатунковай саюбе і думалі.

Мы задалі некалькі пытанняў дырэктару МТС імя Калініна, што ён нічога не ведае, што робіцца ў калгасе гатункаабменам, з насеннымі ўчасткам, лепшым выпадку гэта работа ў раёне а зана на волку аграрыям.

Дарэчы, аб аграрыях. Іх ператварылі ў пералічываў, у Інструктароў без пэмных функцый, у статыстаў. Для аграрыяў работчы ў іх астаіцца вельмі мажасу. Старшага аграрыа райамама т. Пасякіна мы сустралі ў райвыканком Тры дні ён быў у раёне, тры дні ён перш шукаўся з аднаго калгаса ў другі. Не пажка загадаць, а зной прадукцыі насенно прапушць аграрыям.

Усё-ж старшы аграрыом можа расказаць нам больш канкрэтна аб становішчы саюбу. Ён вымушан быў прызавіцца, што пераважна большасці калгасаў, якія і абслугоўваюцца МТС, насенны ўчаст нават не вызначаны. З 55 калгасаў у насенныя ўчасткі вызначаны і афармлены толькі ў 13.

У старшын некаторых калгасаў ёсць шпакія настроі, што «яшчэ рана сельы Гэтыя настроі не аломлены.

У Клічаўскае сталі на шлях ганебнага арышу маршпартыяў партыі па барацьбе за высокі ўраджаі.

І. ШЛЯФЕР

НЕ ЗМАГАЮЦА ЗА УРАДЖАЙ

На 25 жніўня ў Асіпаўкім раёне паасенна толькі 4 проц. плана азімаў культуры, у тым ліку 0,4 проц. шпакіа. У Вераб'янінскім, Зборскім і Пегарыцкім сельскаветах нават не падрыхтавана глеба пах азіма.

Калгасы чакаюць трактараў, але да апошняга часу амаль увесь трактары парк МТС сляпваць працу. Тут беспакарана дзейнічаюць школьнікі, якія вывозяць са струю трактары. Старшы механік МТС Булава зрабіў па-школьніцку рамонт, у выніку чаго трактары выходзяць са струю. Між тым Булава і зараз яшчэ працуе ў машына-трактарнай станицы. Загадчыкам рамонтнай майстэрні працуе Цех — чалавек з пемным мінулаем, які на рамоне трактараў ажыццяўляў указаны ворагаў народу з Паркамзема БССР.

Дырэктар МТС т. Пакс і яго намеснік т. Бубіс працягваюць палітычную сляпату. Яны увесь час балбачуць аб пэмнасці, а на самай справе трымаюць пад сваім крылом школьнікаў.

Кіраўнікі МТС тлумачыць просты трактараў адсутнасцю гаручага. Але наступныя сігналы сведчаць аб тым, што пымат гаручага раскрадаецца з-за дрэннага захавання яго ў трактарных бригадах.

Дырэкцыя МТС хопь і ведае аб гэтых фактах, але ніякіх мер да зладзевя і прымае. МТС пераасходвала каля 7 тысяч гаручага, якое хэпіла-б на апрацоўку вялікай плошчы зямлі пад саюбу азімаў.

Раённымі арганізацыямі не ўлічаны ўраіны вясны, калі была сарвана радкава саюба. Падобная практыка працягваецца зараз. Трактарная слякі на саюбе не сляпваецца. У калгасе імя Пікала, Д літскага сельскавета, селяка МТС стаіць на страву.

Не лепшае становішча ў раёне з насеннем. План гатункаабмену па саюбу арышавецка, але ніякіх мер да зладзевя і прымае. Толькі 62 калгасы з 99 працэнтавілі насення для лабораторнага аналізу. Вынікі правэркі паказваюць, што ў большасці калгасаў насення засмечана і ачытнана (калгас «Авалгард», Зборскі сельскавет, «Чырвоны маяк», Дзэралоўскі сельскавет, імя Леніна, Ясеньска сельскавет). Жыта калгаса імя Будзінскага Ляпскага сельскавета, аказалася заражэным клішчом 2 ступені. Толькі 8 калгасаў закупілі ў сельскаветы препараты для пратручвання насення.

Усе гэтыя факты іскрава гавораць аб тым, што ў раёне не змагаюцца за высокі ўраджаі будучага года.

А. І. МІРАВОЙ.

С. СІДЖАВ

ІТАЛЬЯНСКІ НАРОД СУПРОЦЬ ІНТЭРВЕНЦЫІ Ў ІСПАНІІ

Напад на Абісінію з'явіўся, па прызнанню Мусаліні, лагічным следствам захопу ўлады фашызмам у Італіі. Лагічным рэзультатам захопу ўлады фашызмам у Італіі, зусім відавочна, павінна з'явіцца вялікая рабаўнічая вайна, дэ падрыхтоўці якой накіраваны ўсе поммысы і намаганні фашызма з першых дзён яго прыходу да ўлады.

Першай афрдай ваенных падрыхтаваных і разбійных аватур Мусаліні з'яўляецца сам італьянскі народ, бо заваяванне і абрабаванне свайго ўласнага народу з'яўляецца неад'лянай часткай і апраўным пунктам захонішчай рабаўнічай і чалавеканенавіскай палітыкі фашызма. У Італіі увесь пажар шматгадовага ваенных падрыхтаваных фашызма, яго «пераром» пад Абісінію і інтэрвенцыі ў Іспанію лед на шпакія народнага маса, а магаты фінансаванага капітала, якія з'яўляюцца нахліпнеямі фашызмаў палітыкі, атрымавалі і атрымаваюць з ваенных аватур вельмівяжны барышы.

Па паведамленню блізка да італьянскіх урадавых колаў карэспанданта газеты «Тан» у Італіі ў Абісініі да заняцця Адыс-Абебы абшліся Італі ў 14,4 мільярд лір. У столькі ж павінны абшліся работы па асацыяцы сельскай гаспадаркі і горнай справы краіны. Але з узаемна Адыс-Абебы вайна, як вядома, не скончылася. Па рашэнні італьянскай антыфашыскай прэсы заваяванне і асваенне Абісініі павінна абшліся ў 50 мільярд лір. Гэта сума складае прыкладна 1/4 ўсяго нацыянальнага багачы Італіі.

Вайна ў Абісініі, інтэрвенцыя, якая працягваецца ў Іспаніі, і ўрастання лікамваных падрыхтаваных фашызма да «сваёй вайны» змушаныя залаты запас і валютныя рэсурсы краіны. Залаты валютны фонд італьянскага банка, які

раўняўся ў канцы 1927 года 12.191 мільярд лір, склаўся на 30 чэрвеня 1937 года, па афіцыйных даных, усю 4.022 мільярд лір.

Першы «мінерскі» боджэт Італіі на 1937—1938 год прадугледжвае рэфінанс у размеры 3.173 мільярд лір. Дарэчы, доўгі (на рашэннях газеты «Джустыцыя 9. Ліберта») дасягнуў 200 мільярд лір.

Не глядзячы на прамовішчы ўрадаў палітыку аўтарытэ, якая з'явілася да максімальнага абмежавання імпарту і замены заграўнічай сыравіны сурогатамі айчынай вытворчасці, дэфіцыт знешне-гандлявага балансу імпльва ўзрастае, галоўным чынам у сувязі з умоўным імпартам сыравіны для ваеннай прамысловасці. Па афіцыйных даных («Болетыно дзі Нотыцыя Эканоміка»), у маі 1937 года сума італьянскага імпарту складала 1.328 мільярд лір, сума экспарту — 618 мільярд лір, а дэфіцыт знешне-гандлявага балансу раўняўся 708 мільярд. З першага 5 месцаў 1937 года дэфіцыт знешне-гандлявага балансу вырас на 90 проц. у параўнанні з тым жа перыядам 1935 года.

Імпльвы рост сусветных цен на сыравіну (жалеза, медзь, волава, вугаль і т. д.) ставіць у якасці ўмове італьянскаму зацэну і наогул усю пажую індустрыю, якая не мае дастатковага запаса валюты для закупкі сыравіны. У выніку, па паведамленню газет, вядомых айчынным вядо Калпона з'явіўся вясной гэтага года каля 1.000 работчы з-за адсутнасці сыравіны. У Трыесте намечана звышленне 2.000 работчы судабудавальнага саюбу і т. д. У катастрофічным становішчы знаходзіцца значная частка лёгкай індустрыі, не працуючай на вайну і пазбавленай валютных рэсурсаў для закупкі заграўнічай сыравіны. Будучыя прамысловыя,

па прызнанню «Болетыно дзі Нотыцыя Эканоміка», «у многім правільных або змерла, або працуе маруднымі тэмпамі».

У выніку беспарадкаў не толькі не змяшчаецца, а ўсё ўзрастае, не глядзячы на вялікую загрозу ваенных падрыхтаваных. Фашызм забараняе публікацыю вестак аб беспарадку ў Італіі, але пшчаніцкі вышэй орган італьянскіх прамысловых арганізацый, што «па грубаму рахунку, размер беспарадкаў ў сучасны момант такі-ж, як у гэты-ж перыяд мінулага года». А ў мільярд годзе (у ліпені месца) гэты журанал пісаў, што «ў раёне галіні наглядчыца да пэмнае амамуражвання звытвараючы ў саміх сярэдніх для іх сезоны час, што сядзівішчыца пагаршэнню становішча на рынку працы».

Вайна і перамышленне цэнтры вытворчай актывнасці краіны ў галіні прамысловасці, працуючай на вайну, выклікалі імпльвы рост даражэнаў у краіне і звышленне рагу прадуктаў з рынка. У Фларэнцыі, па паведамленню антыфашызмаўскай газеты «Джустыцыя 9. Ліберта», «качэнаць зямляць з рынку многія прадукты,

ДА 25 ЖНІУНЯ СКОШАНА 68.491 ТЫС. ГЕКТАРАУ КАЛАСАВЫХ

Зводка Наркамзема СССР, Наркомсоўгасау і Наркамхарчпрама СССР аб ходзе ўборкі каласавых на 25 жніўня 1937 года

Рэспублікі, краі і вобласці	С К О Ш А Н А				А В М А Л О Ч А Н А				У к а л а с а х		У с р а д а н а			
	Тысяч гектараў	У проц. да пашы	У проц. да пашы	У проц. да пашы	Тысяч гектараў	У проц. да пашы								
РФСФР	45770	71	72	58	68	84	23337	51	49	92	68	75	58	59
Украінская ССР	16004	99	100	100	99	100	11551	77	77	98	93	97	93	99
Беларуская ССР	1957	98	98	100	100	91	660	34	34	46	97	40	61	61
Азербайджанская ССР	663	90	92	100	97	96	431	65	65	100	76	91	75	103
Грузійская ССР	347	78	83	—	90	100	218	63	64	—	75	86	107	—
Армянская ССР	185	51	57	—	2	100	84	45	44	—	88	95	45	—
Туркменская ССР	126	88	88	85	—	—	86	63	64	48	14	67	63	—
Узбекская ССР	953	88	88	79	100	100	762	80	78	100	31	31	76	93
Таджыцкая ССР	340	64	65	93	—	—	87	100	205	60	100	4	92	157
Казахская ССР	2747	66	67	56	75	71	1509	55	58	78	53	78	58	49
Кіргіская ССР	380	50	50	47	52	92	218	57	57	78	61	79	80	64

Краі, вобласці і аўт. рэспублікі РСФСР	С К О Ш А Н А				А В М А Л О Ч А Н А				У к а л а с а х		У с р а д а н а			
	Тысяч гектараў	У проц. да пашы	У проц. да пашы	У проц. да пашы	Тысяч гектараў	У проц. да пашы								
Ав.-Торнагорск. край	5293	100	100	100	99	100	4673	88	87	99	78	97	100	104
Д.-Усходні край	228	41	44	15	21	12	129	57	56	91	90	60	63	14
Зах.-Сібірскі край	1552	27	28	16	17	33	801	39	38	76	81	49	17	14
Краснаярскі край	394	26	28	8	10	31	54	14	13	54	85	18	10	5
Орда-на-Дзюльскі край	1871	100	100	100	87	100	1529	82	79	99	80	100	91	103
Востраўская вобласць	3703	100	100	86	92	97	1498	40	38	81	98	74	54	74
Усход.-Сібір. вобласць	97	11	12	3	10	3	11	11	11	59	82	8	7	2
Горкаўская вобласць	1264	91	92	74	87	89	249	28	27	39	99	75	29	43
Заходняя вобласць	1846	91	91	85	76	87	688	37	37	50	86	87	33	44
Калінінская вобласць	960	79	79	84	57	88	319	38	38	57	95	87	25	11
Івануцкая вобласць	530	73	75	45	62	51	219	41	40	80	94	78	56	46
Кіраўская вобласць	1307	68	69	55	38	25	288	22	22	55	90	60	25	53
Куйбышская вобласць	2933	78	79	62	68	84	1315	45	42	86	93	60	60	60
Курская вобласць	2649	99	99	92	91	100	1188	45	45	78	99	88	58	71
Ленінградская вобласць	757	68	68	89	82	100	256	34	34	56	99	77	43	71
Маскоўская вобласць	2479	93	93	93	82	97	906	37	37	66	98	89	46	84
Омская вобласць	699	30	31	18	28	51	388	48	46	85	80	54	21	18
Оренбургская вобласць	2045	72	74	60	62	88	149	69	66	97	79	82	63	62
Саратаўская вобласць	2055	72	72	64	82	85	1241	60	59	86	77	68	51	60
Свердлоўская вобласць	783	41	42	18	29	24	166	21	21	26	95	17	8	8
Павлоўская вобласць	512	59	59	50	—	—	31	89	17	17	62	43	66	40
Сталінградская вобласць	2800	93	94	89	100	100	2152	77	76	96	75	95	87	94
Чалыбінская вобласць	1058	36	36	25	46	58	732	69	67	95	89	74	35	26
Ярославская вобласць	390	53	53	42	41	34	148	38	38	50	68	32	36	36
Татарская АССР	1784	77	78	58	48	69	448	26	25	50	97	37	38	38
Башкірская АССР	1599	68	68	36	20	46	229	24	24	93	85	31	35	35
Дагестанская АССР	247	78	100	100	100	100	144	58	63	97	80	104	116	116
Бурят.-Монгол. АССР	53	16	16	—	—	—	—	—	—	—	26	2	3	—
Калмыцкая АССР	100	96	96	100	79	100	78	76	98	85	68	109	110	110
Карельская АССР	28	63	65	—	—	—	4	14	14	—	100	71	—	—
Комі АССР	32	59	62	—	—	—	4	18	13	—	19	69	100	—
Крымская АССР	743	100	100	100	100	100	721	97	97	99	85	100	97	104
Марійская АССР	262	72	72	—	68	53	49	19	19	—	88	40	37	—
Мардоўская АССР	642	96	96	74	56	100	172	27	27	91	98	62	33	41
Немц. Памалом. АССР	934	89	89	83	65	87	567	63	61	93	78	77	80	80
Паўноч.-Аст.-АССР	27	94	97	—	—	—	23	85	85	—	100	85	83	—
Удмурцкая АССР	501	73	74	71	48	70	105	21	21	87	93	46	26	44
Чувашская АССР	110	95	97	100	99	100	86	80	79	100	92	95	131	103
Чувашская АССР	441	95	95	—	55	87	89	20	10	—	99	61	50	—

Вобласці і аўтаномная рэспубліка УССР	С К О Ш А Н А				А В М А Л О Ч А Н А				У к а л а с а х		У с р а д а н а			
	Тысяч гектараў	У проц. да пашы	У проц. да пашы	У проц. да пашы	Тысяч гектараў	У проц. да пашы								
Вінніцкая вобласць	1621	100	100	94	100	99	921	57	56	88	100	95	92	76
Дніпроўская вобл.	2970	99	100	100	100	100	2828	95	98	99	85	99	95	100
Дніпроўская вобл.	1784	99	100	100	100	100	1433	83	86	97	97	93	99	99
Кіеўская вобласць	1947	99	100	100	97	100	1173	60	60	77	100	97	96	70
Одэская вобласць	2747	100	100	100	100	100	2443	89	89	99	99	98	94	102
Харкаўская вобласць	2571	99	100	100	99	99	1855	73	73	91	100	98	78	83
Хмельніцкая вобласць	1117	100	99	99	98	100	610	55	55	73	100	96	80	85
Малдаўская АССР	297	100	100	—	100	100	258	87	87	—	100	100	94	—

Вобласці Казахскай ССР	С К О Ш А Н А				А В М А Л О Ч А Н А				У к а л а с а х		У с р а д а н а			
	Тысяч гектараў	У проц. да пашы	У проц. да пашы	У проц. да пашы	Тысяч гектараў	У проц. да пашы								
Алтайская вобласць	199	77	80	59	—	—	77	128	64	64	80	52	80	78
Алма-Атінская вобл.	263	56	55	19	25	96	129	49	50	87	70	78	53	19
Усход.-Казахск. вобл.	842	43	44	24	—	—	53	178	52	51	68	55	68	37
Заход.-Казахск. вобл.	250	89	94	72	—	—	95	160	64	63	73	61	94	65
Карагандинская вобл.	190	61	68	24	—	—	87	58	31	30	53	34	68	49
Кустайская вобл.	827	71	68	31	—	—	100	175	46	44	68	39	63	59
Паўноч.-Казахск. вобл.	652	60	62	33	—	—	95	328	52	51	80	50	60	29
Паўднёва-Казахск. вобл.	432	89	92	66	100	100	308	71	69	97	60	93	93	89

Аўтаномная рэспубліка Узбекскай ССР	С К О Ш А Н А				А В М А Л О Ч А Н А				У к а л а с а х		У с р а д а н а			
	Тысяч гектараў	У проц. да пашы	У проц. да пашы	У проц. да пашы	Тысяч гектараў	У проц. да пашы								
Кара-Калпакская АССР	6	40	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Аўтаномная рэспубліка Азербайджанская ССР	С К О Ш А Н А				А В М А Л О Ч А Н А				У к а л а с а х		У с р а д а н а			
	Тысяч гектараў	У проц. да пашы	У проц. да пашы	У проц. да пашы	Тысяч гектараў	У проц. да пашы								
Нахічеванская АССР	32	—	—	—	—	—	14	44	84	—	96	100	—	—
Усяго па СССР	68491	98	77	65	74	88	30661	57	55	92	86	60	65	69
Было па 20/VIII—37	83870	71	72	58	67	89	34748	55	53	92	86	78	61	65
Было па 28/VIII—36	71777	81	84	75	85	90	49321	69	69	87	80	89	90	73



Вылучэнне «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР» бригадай 2 імя другой змены менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік». Чытае «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР» агітатар тав. Санно. Фото С. Грына.

НАРАДА САКРАТАРАЎ ПАРТЫЙНЫХ І КОМСАМОЛЬСКИХ АРГАНІЗАЦЫЙ ЧАСЦЕЙ БВА

Два дні з напружанай увагай нарада сакратараў партыйных і комсамольскіх арганізацый часцей БВА абмяркоўвала дэкларацыю камандзіра райкама БВА камандзіра 1-га ранга тав. Белова аб якасці базой і палітычнай падрыхтоўцы.

У практыцы работы такая нарада была першай і таму не значылі для партыйных і комсамольскіх арганізацый арганізацыі вельмі важнае і важнае. У выніку дэклара

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ ФРОНТ)

Згодна паведамлення іспанскага міністра абароны ад 29 жніўня, у сектары Вельчыта (на паўднёвым усходзе ад Сарагосы) рэспубліканцы занялі рад новых пунктаў, пазбавішы мліежнікаў найбольш умялаваных пазіцый на ўсходнім фронце. Рэспубліканцы занялі горны ланцуг, які абараняе Вельчыта з поўдня і захаду. Мліежнікі ўцяклі ў вёску Вельчыта і пачынулі на моі бою значную колькасць ваеннага смяражэння.

У гэтым раёне шмат саджаў мліежнікаў перайшоў на бок рэспубліканцаў. Перабегчыя выказваюць жаданне змагацца ў рэдах рэспубліканскай арміі ў абарону рэспублікі.

У сектары Медыяна рэспубліканцы таксама занялі рад новых пазіцый. На паўночным усходзе ад Сарагосы ў сектары Суара рэспубліканскія войскі пачынаюць свае пазіцыі на правым флангу. Войскі, якія наступаюць у паўднёвым напрамку, дасягнулі вёскі Сан Матэо. Каля Вільямайор рэспубліканцы заняты перыядычна пазіцыі ў раёне высаты Португо (на поўдзень ад Пердугера).

29 жніўня на ўчастку Сарагосы адбыўся паветраны бой, у часе якога рэспубліканцы збілі адзін самалёт мліежнікаў. Рэспубліканцы таксама страцілі адзін самалёт.

ПАЎДНОВЫ ФРОНТ

Згодна паведамлення іспанскага міністра абароны, 29 жніўня рэспубліканскія войскі падтрымалі наступленне ў раёне Граналы. Не гледзячы на вялікія труднасці, звязаныя з гарыстым рэльефам мясцовасці, рэспубліканцы значна прасунуліся наперад, аўладаўшы пэрым радам важных пунктаў. Рэспубліканцы заняты Серра Негро (на паўночным усходзе ад Орхіва). Як указваецца ў паведамленні міністра абароны, заняты таксама Гухар-Сіара.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Агенцтва Эспаль паведамляе з Мадрыда, што рэспубліканскія войскі збілі атаку прадрэпубліканцаў 28 жніўня ў раёне пазіцый мліежнікаў у Вельчыта (правяпінны Гвадалахары).

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

На астурыйскім участку мліежнікі атакавалі рэспубліканскія пазіцыі ў Эскрыта і раёне іншых сектараў. Усюды атакі мліежнікаў былі адбиты рэспубліканцамі.

29 жніўня 7 фашыстскіх гітрасамалётаў новага ўзору 18 раз прабавалі бомбардзіраваць Валенсію. Усе гэтыя спробы былі адбиты зенітнымі гарматамі рэспубліканцаў.

ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПАДЗЕННІ САНТАНДЭРА

ВАЛЕНСІЯ, 30 жніўня. (БЕЛТА). Іспанскае міністраства нацыянальнай абароны выпусціла паведамленне аб падзенні Сантандэра. У паведамленні гаворыцца, што Сантандэр быў узяты рэгулярнымі італьянскімі часткамі пры агульнай дапамозе мараканцаў і іспанскіх мліежнікаў. У паведамленні, між іншым, ад-

значаецца, што Франка адправіў Мусаліні тэлеграму, у якой ён дзякуе Мусаліні за дапамогу.

— Урад Іспанскай рэспублікі, гаворыцца ў канцы паведамлення, — яшчэ раз папярэджае рашуча іспанскага народу прадаўжаць сваю барацьбу супроць тыраніі.

ГЕНЕРАЛ МІЯХА АБ СТАНОВІШЧЫ НА ПАЎНОЧНЫМ ФРОНЦЕ

Як паведаміла міністраства абароны ад 30 жніўня, мліежнікі прадаўжалі наступленне на ўчастку Сантандэра, прасоўваючыся праз Сіера дэль Эскудо (на паўднёвым захадзе ад Торалавега) сумесна з маратанцамі і іспанскімі мліежнікамі, наступашы на дарозе з Пуэнты Нанса.

Рэспубліканскія часткі, якія астанулі ў адрэзанай у раёне горада Сантандэр, парэшткам вядуць уваротны бой з італьянцамі.

У часе паветранага бою на ўчастку Сантандэр рэспубліканскія авіяцыя збілі адзін фашыстскі самалёт «Фіат». Самалёт упаў у мора.

У гутарцы з журналістамі генерал Міаха, закрываючы становішча на паўночным фронце, заявіў: «Заняцце тэрыторый правяпінны Сантандэр і мліежнікі»

АДЗІНЫМ ФРОНТАМ СУПРОЦЬ МЛІЕЖНІКАЎ І ЗАМЕЖНЫХ ЗАХВАТЧЫКАЎ

ВАЛЕНСІЯ, 30 жніўня (БЕЛТА). Учора адбылося пасяджэнне агульнаіспанскага камітэта сувязі паміж камуністычнай і камуністычнай партыямі.

З прычыны склаўшагася міжнароднага становішча і ў сувязі з адкрытай замежнай інтэрвенцыяй у Іспанію камітэт паставіў прапанаваць выкананню Усеагульнага Рабочага Саюза сумесна з Інтэрнацыянальным і Антэстамскага Інтэрнацыяналаў з заключэння пэдакладна пачаць

ва ўсіх краінах угодненні дзеянні ў абарону Іспаніі.

На пасяджэнні ў агульных рэчах абмяркоўваліся асноўныя прынцыпы азіянай партыі пролетарыята, яе праграма і структура.

У сувязі са становішчам на паўночным фронце камітэт звярнуўся з азовамі да савецкай і камуністычнай партыямі і байцоў паўночнай рэспубліканскай арміі, заклікаючы іх прадаўжаць адзіным фронтам барацьбу супроць мліежнікаў і замежных захватчыкаў.



Добра і весела адпачываюць за час летніх канікулаў, дзеці зной брўцца за вучо-бу. За невялікі дзець да пачатку заняткаў дзеці прыходзяць патрыятычнае свая школу, НА ЗДЫМКОЎ: дзець 2-га класа 13 школы — Ната Власі, Тамара Кобзар і Галл Кузьмінская — ля сваёй школы.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

Баі на шанхайскім фронце

ШАНХАЙ, 29 жніўня. (БЕЛТА). Вячэрняя звадка кітайскага камандавання паведаміла, што японскія войскі, аперыраваны на працягу апошніх дзён у раёне Чанхуабан (на поўнач ад Шанхаа), былі арыжаны кітайскімі войскамі і ліквідаваны.

ШАНХАЙ, 29 жніўня. (БЕЛТА). 28 жніўня кітайская артылерыя пачала ўзмоўненае бомбардзіроўку Хоньцзю і асабліва казары японскага десанта. Ёй адрэа-ж пачала адказваць японская артыле-

рыя. Японскія ваенныя караблі акрылі таксама агонь па Пуцуну. Артылерыйскі бой з невялікімі перапынкамі цягнуўся да і гэтых момантаў.

У ноч на 29 жніўня баць у раёне Лодзьяна не было. Учора ў бая ўдзельнічалі Вяньцзюань былі збіты два японскія бомбардзіроўшчыкі. Як паведамілі, у гэтым раёне японцы высадзілі свой десант.

Учора японскія самалёты бомбардзіравалі Паўднёвы вайска Наньдао, а таксама Пуцун. Кітайскія самалёты зрабілі налёты на японскія ваенныя караблі ва Усуне.

Іншаземныя ваенныя караблі ў Шанхаі

ШАНХАЙ, 29 жніўня. (БЕЛТА). У сучасны момант у Шанхаі налічваецца звыш 40 іншаземных ваенных караблёў: з іх 24 японскіх, 6 англійскіх, 4 французскіх і 4 амерыканскіх. У ліку япон-

скіх караблёў — 2 крэйсеры, 16 мінаносцаў і 6 кананераў. Акрамя 24 караблёў, якія знаходзяцца ў Шанхаі, звыш 20 японскіх ваенных караблёў знаходзяцца ў раёне Усуне.

ПАПРЭКА

У матэрыяле «Пастанова IV пленума ЦК ВЛКСМ на дачку тав. Косарэва» (вып. вып. ад 29/VIII) па віне тэлеграфна дачунае пропуску радз слоў у пунктах 1, 4 і 5.

У пункце 1, у першым абзацы пасля слоў: «...што быў, п'янік, разгул — гэта...» трэба чытаць: «...сабыстая, прыватная справа».

Пачатак трэцяга абзаца пункта 4 чытаць: «Абавязвае усе камітэты камсамола не ра-

дзей 1-го разз ў два месяцы склікаць...»

У пункце 5 першы абзац чытаць: «Ліквідаваць, як найраўняў і школьную, існуючую прыкату палубу і размеркаванія кадраў, калі вырашылі здымаць да кіруччай работы кадры актыва не вылучаюцца на кіруччую работу, а кіруччэй пасты заматчаюцца вучымі кадрамі старых, так называемых «незамінных», камсамольскіх работнікаў, перасоўваюцца з адной арганізацыі ў другую». БЕЛТА.

НІЧАМУ НЕ НАВУЧЫЛІСЯ

Надаўна «Звязда» пісала аб дрэннай арганізацыі масоўкі, прысвечанай Дню апліцы. Бюро ЦК КП(б)Б вынесла спецыяльную пастанову аб выніках і ўроках масоўкі 18 жніўня. Сакратар Ментаркома партыі тав. Літвін абвешчана вымова, т. Фадзееў — знят з работ. Намечан рад мерапрыемстваў па паліпашэнню арганізацыі масоўкі і пазіцыянальна адказнасці за іх правядзенне.

Звагалася-б, што ўроп дастатковы, каб людзі, якім даручацца правядзенне такіх важных мерапрыемстваў, як арганізацыя масоўкі, звысім сур'ёзна аднесіся да выканання даручаемай работы. Аднак прышоўшы выхадны звысім 30 жніўня яшчэ раз паказаў, што Менскі гарком партыі і асабліва гарком камсамола называючы безадказна адносіцца да правядзення масавых мерапрыемстваў па гароду.

На 30 жніўня 1937 года было намечана правесці масавы фізкультурнае свята, прысвечанае пачатку навуцальнага года і Міжнароднаму юнацкаму дню.

Намячалася правесці многа самых рознастайных мерапрыемстваў: масавыя спартоўныя школьнікаў па 6 верасня г.г. і таксама безадказна рыхтуюцца да яе, як і да масоўкі 30 жніўня.

На Беларусі на бабінне беларускіх і ўсеагульных работцаў, паказ работ мінскага Шапада мінераў і акабрат за летні сезон і півнерскіх лагераў Менска і інш. Але з усеі гэтай абшпрыннай праграмы нічога не асталося.

Усе лёгкаатлетычныя спартоўнікі былі звыслены да бегу некалькіх мінераў на 100 і 400 метраў і шведскіх эстафетаў.

Адзіным, заслугуючым увагі, было выступленне півнерскага лагера НКВД імя тав. Вжова. У ім адчуваўся адрабятнасць, вывучэ і арганізаванасць. Больш ні адзін півнерскі лагер не выступіў.

Гарком партыі і гарком камсамола перадаючы падрыхтоўку і правядзенне півнерскай масоўкі работніку Г.К. ЛІСМБ т. Пінчакіну, кіруючы масоўкі ён зрагуцеў, які права сядзець ва ўрадавай трыбунае стадыёна «Дынама» і нічога не рабіць для культурнага адпачынку дзяцей.

Гарком партыі павінен яшчэ раз занаваць справы арганізацыі масоўкі, тым больш, што гара-арганізатары з гаркома камсамола называлі ўжо яшчэ адну масоўку школьнікаў па 6 верасня г.г. і таксама безадказна рыхтуюцца да яе, як і да масоўкі 30 жніўня.

ПРЫЕЗД ГРОСМАЙСТРА ЛІЛЕНТАЛЯ

НЕГАРЛАЕ, 31 жніўня. (Нар. «Звязда»). Учора з Вены (Аўстрыя) прыехаў гросмайстар па шахматах Ліленталя, які прымаў ўдзел у міжнародным Стаггольмскім шахматным турніры. У гутарцы з карэспандэнтам «Звязды», гросмайстар Ліленталя расказаў аб становішчы шахматнага руху за мяжой.

— Заграніччай, — сказаў Ліленталя, — нагляднае ўпалак шахматнага руху, у вяршыню матэрыяльных затрунненяў шах-

матных арганізацыяў. Напрыклад, турнір у Стаггольме быў арганізаваны настолькі безла, што не было ні аднаго каштоўнага прызга. Многія вядомыя шахматністы адчуваюць вялікую матэрыяльную патрэбу, адчуваюць шахматны імкунца прыехаць у Советскі Саюз на пастаяннае жыццтва, бо ў Советскім Саюзе створаны найбольш спрыяючыя ўмовы для ўдаскарнага развіцця шахматнага руху.

КАМЕНОУ.

РЫБІНСКІ П. Р.

Пасля п'янога і п'янага хваробы памер 30 жніўня г. г. камандзір роты МВУ капітан Рыбінскі Павел Раманавіч, сын селяніна, у Чырвонай Арміі з 1919 г.



Перастала біцца сэрца выдатнага таварыша, добрага і чэснага работніка і стайка большыя Мінскага ваеннага вучылішча імя М. І. Калініна капітана Рыбінскага Пяўла Раманавіча.

Скромным, беззаветна адданым партыі, моцна стаяўшым на пазіцыях яе ленынска-сталінскага ЦК, ведалі мы Пяўла Раманавіча.

Лічэ звысім надаўна, скончыўшы курсы, ён а адназначна, уласнаў і большы, перадаўшы свае веды курсантам. Прышоўшы ў армію ў галы жорсткай барабны за ўмацаванне ўдалы пролетарыята, ён адрэаў апліцы з большыя партыяй, змагаўся за яе ідэй і памёр як чэсны партыя-большык.

Крыўда благаісна жаліць сэрца ад таго, што, прышоўшы да светлага і радаснага жыцця, ты заўчасна найшоў ад яе. Бывай, дарагі Павел Раманавіч. Памяць аб табе падоўга астанецца ў нашых сэрцах.

Лавягін, Цімкін, Крайнер, Гусоў, Гун, Храбры, Юхнавец, Бурш, Баблю, Грышчанка, Лешчынін, Маркелу, Нечуеў, Зажлогін, Пісару, Мельнік, Назар.

ДЗЕННІК

3 верасня ў 6 гадзін вечара ў Доме партыі (вялікая зала) адбудзецца сход партыянага актыва Стаггольмскага раёна горада Мінска.

Выступіць выкладца ў раённым КП(б)Б 2 і 3 верасня з 10 гадзін раніца да 4 гадзін дп.

Сталінскі РК КП(б)Б.

Адказны рэдактар Д. В. ЮРКОУ.

БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ КОГІЗ'а

Вышлі з друку і паступілі ў продаж

НОВЫЯ КНІГІ В ДАДАНА СЕЛЬГАСГІЗ'а

(на рускай мове)

АНДРЭУ. — Хваробы свінпей інфекцыянага характару. Сельгасгіз — 1937 г., стар. 632, п. у/п 11 руб. (для ветрачаў).

ДАБРАХОТАЎ. — Прыватная жм-тывадаўля. Сельгасгіз — 1935 г., стар. 648, п. у/п 13 р. 40 к. (для вышэйшых камуністычных сельгаспадарчых школ).

КНІГА АБ НАНІ. — Том 2-й пад рэд. маршала Савецкага Саюза Будзёнага. Сельгасгіз — 1937 г., стар. 478, п. у/п 11 р. (для ветрачоў, ветфельдэраў і работнікаў конзаводаў).

ПОЛТЭРАЎ. — Прыватныя кіраўніцтва па фізіялогіі жывёл. Сельгасгіз — 1937 г., п. у/п 5 р. 25 к. (для ветрачоў, бібліагаў, медыкаў і студэнтаў).

СКРАБІН І ШУЛЬЦ. — Гельмінтовы бутнай рагатай жывёлы і яго малалітка. Сельгасгіз — 1937 г., стар. 623, п. у/п 12 р. 80 к. (для ветрачоў, бібліагаў, медыкаў і студэнтаў).

КАМАРОЎ І ГУБІН. — Пчоладоўля. Сельгасгіз — 1937 г., стар. 784, п. у/п 10 р. (Кніга прызначана для пачатковых пчолаводаў, асоб, знаёмых з асноўным пчолаводствам).

ВАСІЛЬЧЭНКА. — Вызначальны ўсходу смеспевых раслін СССР. Сельгасгіз — 1937 г., стар. 249, п. у/п 2 р. 35 к. (Кніга прызначана для кіраўнікоў аграрна-ападарчых і хат-лабараторыяў).

ДАВЕДНІК АГРАНОМА ПА БАРАЦЬБЕ З ХВАРОБАМІ СЕЛЬСНАГАСПАДАРЧЫХ РАСЛІН — Сельгасгіз — 1936 г., стар. 615, п. у/п 6 р. 60 к.

КНІГІ высялаюцца наложаным плацяжом па першаму запатрабаванню.

3 ЗАКАЗАМІ ЗВЯРТАЦА: Мінск, Савецкая, 50 Беладзяленне КОГІЗ'а і ў райаддзяленні КОГІЗ'а — Барысаў, Бабурын, Віцебск, Гомель, Магілёў, Мозыр, Орша, Полацк, Лепель, Рэчыца і Слуці.

СЕННЯ ў ДОМЕ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ АДБУДЗІЦА ДАКЛАД ДЛЯ СТАХАНАУЦАЎ-ВІНА ХОДНІКАЎ ПРАМЫСЛОВАСЦІ І ЧАСЦЕЙ ГАРНІЗОНА МЕНСКА на тэму: «АБ МІЖНАРОДНЫМ І УНУТРАНЫМ СТАНОВІШЧЫ». Пачатак у 7 гадзін вечара. Білеты, выданыя на 26 жніўня сапраўдныя. ЦС ТАВАРЫШТВА ВІНАХОДНІКАЎ. ЦЭНТРАЛЬНЫ ДАМ ТЭХНІКІ.

ВІЦЕБСКІ ВЕТЗАІНСТЫТУТ абвясчае НАБОР курсантаў на 9-месячны падрыхтоўчы курс. На падрыхтоўчы курс прымаюцца асобы, маючы адукацыю аб'ёме 9 класаў і скончыўшы дасціпінскую, тэхнічную і рабфін. Асобы, скончыўшы дасціпінскую, а таксама скончыўшы ў 1936 і 1937 г. тэхніку, рабфін і 9 класаў сярэняй школы, прымаюцца без іспыту; скончыўшы да 1936 г. — пачынаючы праверку іспытам аб'ёме 9 класаў сярэняй школы. Да асноўных прыкладзеных вступныя дакументы (у арыгіналах): актыва аб адукацыі, даведка аб народнасці, даведка аб стане адрозд, даве фотакарткі, кароткая аўтаграфія. ПРЫЕМНЫЯ ІСПЫТЫ 3 І ВЕРАСНЯ ПА І КАСТРЫЧКА 1937 Г. ПАЧАТАК ЗАЙМАЦЬ 3 І КАСТРЫЧКА. Курсанты абслугоўваюцца а спецыяльнай і інтэрнатам (без паспелых прыёмаў). Завань падаюцца па адрэсу: г. Віцебск, ветзаінстытут.

КАЛГАСЫ! КАЛГАСНІК! АДНАСОБНІК! **ЗДАВАЙЦЕ ПТУШКУ** — У РАХУНАК — **МЯСАПАСТАВАК** У ЖНІЎНІ І ВЕРАСНІ МЕСЯЦАХ, як выключэнне, ДАЗВОЛЕНА прымаць у мясапастаўні КУРЗІ з вагою ніжняй галавы АД 800 ГРАМАЎ (замест 1000 грамаў). ГУСІ прымаюцца вагою не ніжэй 3500 грамаў; КАЧКІ — не ніжэй 1400 грамаў; ІНДЗЕЙКІ — не ніжэй 2800 грам аў. Паскорце выкананне сваіх МЯСАБАВАЯЗАЦЕЛЬСТВАЎ. Здаваць птушку ў рахунак **ВЕЛЬМІ ВЫГАДНА** Кожная 700 грамаў адаленай птушкі залічвацца за 1 кілограм мясапаставак.

ДЗЯРЖАУНАЯ УНУТРАНАЯ ПАЗЫКА ДРУГОЙ ПЯЦІГОДКІ (ВЫПУСК 4 ГОДА) БЯСПРОЙГРЫШНЫ ВЫПУСК СПРАВАЧАЯ ТАБЕЛІЦА 3-ГА ТЫРЖАКА ВЫТРЫМША. Тэраж вытрымаў праводзіцца 25 і 26 жніўня 1937 г. у г. Фрунзе. Вяспрыйгрышыны выпуск другой пяцігодкі (выпуск 4 года) складаецца з 200 разрадаў. Нумары серыі і аблігацый, указаныя ў табліцы, выйгрышны на ўсіх 200 разрадах пазыкі.

У табліцы налічана 100 нумароў вытрымаў серыі, якія паўтараюцца па ўсіх 200 разрадах. Па ўмовах правядзення тыржака ў кожнай серыі адначасна вытрымаюць усе маючыяся ў адной серыі 50 аблігацый. Значыцца, табліца вызначае вытрымаў для (100х50) = 5.000 аблігацый у агульным разрадзе. Ва ўсіх-жа 200 разрадах пазыкі (5.000х200) = 1.000.000 вытрымаў па суму 10.000.000 рублёў. Вытрымаўшы выкладзеныя ашчэдыя касамі па афіцыйных табліцах, алуаблігацый у газетзе «ПРАВДА», «ВЕЗВЕСТИ ЦК СССР» і ВІСІКІ, «СТРУД», «ЭКОНОМІЧЕСКАЯ ЖІЗНЬ», «СОВЕТСКАЯ КІРГІЗІЯ» і «СВІДІ КІРГІЗІСТАН» (г. Фрунзе), а таксама па афіцыйных табліцах, выкладзеных Галоўным Кіраўніцтвам дзяржаўных працоўных ашчэдных кас і дзяржаўна-нага крэдыта.

ВЫТРЫМШЫ ВЫПАЛІ ПА НАСТУПНЫХ НУМАРАХ СЕРЫІ І АБЛІГАЦЫЯ ВА ўСІХ ДВОУХТАХ РАЗРАДАХ ВЯСПРОЙГРЫШНАГА ВЫПУСКА ПАЗЫКІ.

№№ серыі	№№ аблігацый	Рэпер вытрымаў у рублях	№№ серыі	№№ аблігацый	Рэпер вытрымаў у рублях	№№ серыі	№№ аблігацый	Рэпер вытрымаў у рублях
00249	1-50	200	06700	1-50	200	12408	15*	500
00541	41*	500	06749	1-50	150	12437	1-50	200
30554	22*	500	06872	43*	500	12554	1-50	200
01131	42*	500	06947	1-50	150	12600	21*	500
01214	22*	500	07261	1-50	150	12719	1-50	150
01535	42*	1000	07471	1-50	150	13766	10*	500
01659	19*	500	07824	1-50	150	14041	16*	500
01721	22*	500	07826	1-50	150	14193	06*	500
01857	1-50	200	07842	17*	500	14561	1-50	150
02003	1-50	150	07950	1-50	200	14645	1-50	200
02096	22*	500	08556	24*	500	14846	26*	1000
02366	1-50	500	08924	1-50	150	14909	1-50	150
02436	20*	500	09436	44*	500	15032	06*	500
02524	27*	500	09473	45*	500	15041	01*	500
02757	35*	500	09656	31*	500</			